

# ЗВ'ЯЗДА

ОРГАН ЦК І МІНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 272 (6549) | 26 лістапада 1939 г., нядзеля | ЦАНА 10 КАП.

## ГІСТАРЫЧНЫ З'ЕЗД

Тры гады таму назад, 25 лістапада 1936 года, у Маскве адкрыўся Надзвычайны VIII з'езд Саветаў. Ён быў склікан для разгляду праекта новай Канстытуцыі Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. Яшчэ за пяць з лішнімі месяцамі да адкрыцця Надзвычайнага з'езда Саветаў Прэзідыум ЦК ССР, заслухаўшы даклад старшыні канстытуцыйнай камісіі таварыша Сталіна аб праекце Канстытуцыі ССР, паставіў: адобрыць праект Канстытуцыі Саюза ССР, аглядаць для яго разгляду 25 лістапада 1936 года з'езд Саветаў і апублікаваць праект Канстытуцыі Саюза ССР для ўсеагульнага абмеркавання.

Усім вразумела, з яким натхненнем і ўдзякам быў сустрэты саветскім народам праект новай Канстытуцыі ССР, самай дэмакратычнай Канстытуцыі ў свеце. Абмеркаванне праекта новай Канстытуцыі выдзігнаў у гранічныя дэманстрацыі аднасіці мас рабочых, сялян, інтэлігентны біасмертны і цяжкі камунізма і гаўтунасці аднаўсе свае сілы і веда для іх поўнага ажыццяўлення. То была дэманстрацыя базмежнага давер'я і любові да вялікай партыі большэвікоў, да таварыша Сталіна — арганізатара і патхніцеля гіганцкага перамогі сацыялізма, творца новай Канстытуцыі. Яшчэ залюта да адкрыцця Надзвычайнага з'езда Саветаў многімільёны наш народ аднадушна назваў новую Канстытуцыю Сталінскай Канстытуцыяй.

Права на працу, г. зн. права кожнага грамадзяніна на атрыманне гарантаванай работы; права на адпачынак; права на асвету; і т. д. і т. п. Праект новай Канстытуцыі аспрааца на гэтыя і падобныя ім устоі сацыялізма. Ён іх адлюстроўвае, ён іх замацоўвае ў законадаўчым парадку.

Праект новай Канстытуцыі ССР, апублікаваны ў чэрвені 1936 года, як вядома, прагледзтваў далейшую і поўную дэмакратызацыю дзяржаўнага ўстроўства. Гэта азначала гістарычны паварот у палітычным жыцці краіны. Таварыш Сталін у сваім дакладзе наказаў, што перамога сацыялізма стварыла прадпачыні для росквіту сацыялістычнага дэмакратызма ў нашай краіне, абумовіла расшырэнне базы дыктатуры рабочага класа, якая ператварылася — «у больш гібкую, стала быць, — больш магутную сістэму дзяржаўнага кіраўніцтва грамадствам».

Буржуазныя канстытуцыйны звычайна абмяжоўваюцца фіксаваннем фармальнага праваў грамадзян, зусім не клошчыцца аб умовах ажыццяўлення гэтых праваў, аб магчымасях і сроках для гэтага ажыццяўлення. Гаворачы аб асноўных асаблівасцях праекта новай Канстытуцыі Саюза ССР, таварыш Сталін з асобай сілай і глыбінёй раскрыў сутнасць сацыялістычнага дэмакратызма, дэмакратызма сапраўднага, гарантуючага кожнаму грамадзяніну ўдзел у кіраванні дзяржавай, гарантуючага кожнаму правы, запісаныя ў Канстытуцыі.

Даклад таварыша Сталіна на Надзвычайным VIII з'ездзе Саветаў аб праекце Канстытуцыі Саюза ССР — каштоўнейшы ўклад у марксіска-ленінскую тэорыю. Ён узорна ўсю партыю, рабочы клас, сялянства, інтэлігентную тэарэтычную аб'яднанаю велізарнай сілы ў барацьбе за новыя перамогі камунізма. Ён узорна прадэманстраваў і прызначаных усяго свету, і ў першую чаргу іх рэвалюцыйны авангард — камуністаў усіх краін, праграмай дзеянняў.

Даклад таварыша Сталіна на Надзвычайным VIII з'ездзе Саветаў буржуазныя друк, яго зброесныя і лакеі з II Інтэрнацыянала стварылі ўсім сіламі скрыць аз прамоўных. Але іх намаганні былі дарэжны. Сталінскае слова знайшло сабе дарогу да сэрца, да сэрца дзесяткаў і сотняў мільянаў зарубешных пролетарыяў, прызначаных эксплуатаваць людзей. Выдатны поспехі краіны сацыялізма становіліся вядомымі рабам і палонікам кашта: яны шукалі і знаходзілі праўду аб ССР, аб яго заваяваннях, аб самай дэмакратычнай у свеце Сталінскай Канстытуцыі. Аб гэтым, між іншым, сведчаць прапоўныя вызваленыя абласцей Польшчы, нацыяналістычныя браты — украінцы і беларусы. Зяньзельваць пад пайтой польскіх паноў і капіталаў, яны ніколі не трапілі веры ў светлае будучае, у надыходзячы часцісны дні. Праз кароны да іх заходзіла радасная вестка аб нашых перамогах, яны ведалі, што нясе народу саветская ўлада. Бось чаму пасля вызвалення нашых братоў — украінцаў і беларусоў ад панскага гнету яны з такім натхненнем і энтузіязмам галасавалі за Саветы, за ўважэнне ў ССР, за тое, каб жыць і працаваць так, як вучыць таварыш Сталін.

На першым пасяджэнні Надзвычайнага VIII з'езда Саветаў з дакладам аб праекце Канстытуцыі Саюза ССР выступіў таварыш Сталін. Уся велізарная, неабсяжная краіна Саветаў слухала гэты гістарычны даклад. З геніяльнай яснасцю, вычарпальнай паўнагой і глыбінёй падагуліў таварыш Сталін выдатны вынік 19-ці год існавання пролетарскай дыктатуры ў ССР. Галюўнейшы вынік, вынік суверэна-гістарычнага значэння заключаецца ў тым, што наша саветская грамадства ажыццявіла ў асноўным сацыялізм, стварыла сацыялістычны лад. З краіны асталася і сярэдневекавыя цэпры і бескультур'я, галечы, бюспраўя і прыгнёчэння прапоўных, якой была старая Расія, наша краіна ператварылася ў перадавую, культурную, магутную сацыялістычную дзяржаву. Сацыялістычная сістэма перамагла ва ўсіх сферах народнай гаспадаркі. Эксплуатацыя чалавеча чалавекам была назаўбоды знішчана, ліквідавана на адной шостаў зямля шара.

Усе эксплуатаатарскія класы ў нашай краіне ліквідаваны. Саветская грамадства складаецца з рабочага класа, класа сялян, інтэлігентны.

Але было-б памылкова думаць, панапрэджаў таварыш Сталін у дакладзе на Надзвычайным з'ездзе Саветаў, што рабочы клас, сялянства, інтэлігентныя, усё сацыяльныя групы, складальныя наша саветская грамадства, астатнія пасля перамогі сацыялізма такім-ж, якімі яны былі, скажам, у перыяд капіталізма. Рабочы клас ССР, які з'яўляецца кіруючай сілай сацыялістычнай дзяржавы, уладаючы, сурмяна з усім народам, прыкладзі і срэжкім вытворчасці, — зусім новы, вызвалены ад эксплуатацыі, рабочы клас, па добнага акому яшчэ не ведала гісторыя тавагства. Саветская сялянства, базіруючае сваю работу і свой злыбтык на калектывнай працы і сучаснай тэхніцы, вызвалена ад эксплуатацыі, — таксама зусім новае сялянства, паробнага акому яшчэ не было ў гісторыі чалавечтв. І, нарэшце, наша саветская інтэлігентныя — зусім новая інтэлігентныя, звязаная ўсімі сваімі каранямі з рабочым класам і сялянствам.

Саветская дзяржава, як вядома, — дзяржава многанацияльная. Перамога сацыялізма, паслядоўнае і наўдзіўнае ажыццяўленне ленінска-сталінскай нацыянальна-налітыкі, асновавай на раўнапраўі і дружбе народаў, як ніколі упавалі многанацияльную сацыялістычную дзяржаву, «моцнасі якой магда-б пазайтропіць любая нацыянальная дзяржава ў любой частцы свету» (Сталін).


Каронныя змяненні, якія адбыліся ў рэзультат перамогі сацыялізма ў ўракоўніцы саветскай краіны, у класовай структуры нашага грамадства, паставілі ў парадак яна пытанне аб новай Канстытуцыі Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік.

«Галюўную аснову праекта новай Канстытуцыі ССР, — гаварыў таварыш Сталін на Надзвычайным VIII з'ездзе Саветаў, — складаюць прынцыпы сацыялізма, яго асноўныя ўстоі, ужо заваяваныя і ажыццяўленыя: сацыялістычная ўлада; на працы, ляс, фабрыкі, заводы і іншыя прыклады і срэжкі вытворчасці; ліквідацыя эксплуатацыі і эксплуатаатарскіх класаў; ліквідацыя галечы большасці і рэскашы меншасці; ліквідацыя беспрапоўя; праца, як абавязак і лют чэсі чужага прапазоўнага грамадзяніна на формуле: «хто не працуе, той не есць».

Тры гады таму назад, 25 лістапада 1936 года адкрыўся Надзвычайны VIII Усесаюзны з'езд Саветаў. З дакладам аб праекце Канстытуцыі Саюза ССР выступіў таварыш СТАЛІН.

„Калі для народаў капіталістычных краін Канстытуцыя СССР будзе мець значэнне праграмы дзеянняў, то для народаў СССР яна мае значэнне выніку іх барацьбы, выніку іх перамог на фронце вызвалення чалавецтва“.

(3 даклада таварыша Сталіна на з'ездзе).



Да галюўнага адкрыцця Надзвычайнага VIII з'езда Саветаў Саюза ССР. НА ЗДЫМКУ: таварыш І. В. Сталін робіць даклад аб праекце Канстытуцыі Саюза ССР.

### УЗНАГОРОДЖАННЕ

рабочнікаў чыгунак, метро, цэнтральнага апарата НКШЗ, заводаў будаўніцтваў, навучальных устаноў, навуковых работнікаў, вынаходцаў

Прэзідыум Вярхоўнага Савета ССР асобнымі ўказами ўзнагародзіў ордэнамі і медалямі Саветскага Саюза:

за выдатны поспехі ў справе пал'ёму чыгуначнага транспарта і праўленне ўзору сацыялістычнай працы работнікаў Паўднёва-Дажскай, Окцябрскай, ім. Дзежынскага Ф. Э. Закаўказскай, Паўночна-Дажскай, Кіраўскай, Сталінскай, Заходняй, Ленінскай, Далёка-Усходняй, Прайморскай, Орданікізёўскай чыгунак;

за дасягненні ў справе паліпашняня работы і паспяховае выкананне спецыяльных заданняў Урада работнікаў чыгунак ім. Молатава В. М., Маскоўска-Кіеўскай, Паўднёва-Заходняй, Беларускай, Амурскай, Калінінскай, Паўднёвай, Окцябрскай, Усходне-Сібірскай, Амурговай;

за дасягненні поспехі ў справе паліпашняня работы чыгунак і выкананне дзяржаўных заданняў па чыгуначных пераважках работнікаў Краснаарскай, Туркестана-Сібірскай, ім. Варашылава К. В., Таішкенскай, Ашхабадскай, Ірраслаўскай, Маскоўска-Дабаскай, Орданікізёўскай, Пензенскай, ім. Куйбышава В. В.;

за ўзорную работу асобных работнікаў Томскай, Паўднёва-Усходняй, Сталінградскай, Омскай, ім. Кагановіча Л. М., Горькаўскай, Паўднёва-Уральскай, Казанскай, Пермскай, Паўночнай, Рязанскай, Уральскай чыгунак.

За забеспячэнне далейшага пал'ёму чыгуначнага транспарта і паліпашненне кіраўніцтва транспартнай гаспадаркай ўзнагароджаны ордэнамі і медалямі Саюза работнікаў цэнтральнага апарата НКШЗ.

За ўзорную работу па абслугоўванню пасажырскага перавозу ўзнагароджаны работнікі Маскоўскага Метрапалітэна ім. Л. М. Кагановіча.

Узнагароджаны за паспяховае выкананне вытворчых заданняў і праўленне пры гэтым узору сацыялістычнай працы работнікі заводаў НКШЗ і за паспяховае выкананне дзяржаўных заданняў па чыгуначнаму будаўніцтву і праўленню ўзору ў рабоне ўзнагароджаны будаўнікі чыгуначнага транспарта.

За праўленне творчому ініцыятыўу ў справе вынаходніцтва і ўвядзення новай тэхнікі ўзнагароджана група вынаходцаў чыгуначнага транспарта.

### УЗНАГОРОДЖАННЕ

перадавікоў сельскай гаспадаркі Туркменскай ССР

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР за выдатны поспехі ў сельскай гаспадарцы і перавыкананне плана асноўных сельскагаспадарчых работ, у асаблівасці па баваўне і жытніцагалоўні, ўзнагароджаны ордэнамі і медалямі Саюза ССР 254 перадавікі сельскай гаспадаркі Туркменскай ССР

Ордэн Леніна ўзнагароджаны: Анмаеў А. Х. — сакратар Беркінскага акруговага КП(б) Туркмені, Байрам Кулі Халы Кулі — чабан калгаса «Тэзгел» Байрам-Аліскага раёна, які вырастаў у 1938 годзе ад 36 аўдаматак 152 ягнят і ў 1939 г. ад 246 аўдаматак — 376 ягнят, Балтаеў Б. — брыгадзір калгаса «Бжамал» Фарабскага раёна, які забяспечыў у 1938 годзе ўраджай баваўны на 39,6 центнера з гектара, Бердыеў Ала Берды — трэці сакратар ЦК КП(б) Туркмені, Худай-Бергенуў А. — старшыня Соўзнарка Туркменскай ССР і інш.

Ордэн Працоўнага Чырвонага Сцяга ўзнагароджаны 40 чалавек. Сярод іх — т. Бабаеў Х. — старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета Туркменскай ССР, Базаруў Ата Мухамед — сакратар Чаржоўскага райкома КП(б) Туркмені, Барабашуў А. В. — дырэктар-Тэхнік МТС. Вель Мурат Ата Маме — зяньзельваць калгаса «Кызыл-Туч», Марыскага раёна, які адыў у 1939 г. на 35 центнераў сярнявай баваўны з гектара, Глазуюў А. Н. — наменік старшыні Соўзнарка Туркменскай ССР, Дурдыеў Ата Аман — першы сакратар НК ЛРСМ Туркмені, Іончыў С. Д. — трэці сакратар ЦК КП(б) Туркмені, Маматназіў Х. Х. — дырэктар Каракулеводскага саўгаса, Уч-Аджы, Мухадаў М. — заг. сельгаслізела ЦК КП(б) Туркмені, Сэнуеў Ак Маме — нарком земляробства Туркменскай ССР, Сейд Куліева Огуль Мурат — наменік старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета Туркменскай ССР, Суўхан М. — брыгадзір калгаса імені Варашылава, Халджабскага раёна, які адыў у 1939 годзе на 30 центнераў баваўны з гектара, і інш.

Ордэн «Знак Почета» ўзнагароджаны 53 чалавекі. Сярод іх — Анчы Гуль Нагім — аботчыца баваўны калгаса «Камунізм» Ташта-Вазарскага раёна, якая сабрала ў 1939 годзе 5000 кілаграмаў баваўны, Аманда Огуль Курбан — свінарка калгаса імені Тэльмана, Георг-Пеніскага раёна, якая атрымала ў 1938 годзе ад 6 свінаматак 92 парасят, Бабаеў Ч. — сакратар Халджабскага райкома КП(б) Туркмені, Оучарназіў Л. С. — начальнік будаўніцтва Тэлжанскага водасхову.

Медаль «За трудовую доблесть» ўзнагароджаны 65 чалавек, мадалло «За трудовое отличие» — 78 чалавек.

### ПРЭЗІДУМУ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА ТУРКМЕНСКОЙ ССР

СОУНАРКОМУ ТУРКМЕНСКОЙ ССР

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КОМУНИСТИЧНОЙ ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ) ТУРКМЕНИСТАНА

Совет Народных Комиссаров Белорусской Социалистической Республики и Центральный Комитет коммунистической партии (большевиков) Беларуси объявляют о присвоении Туркменской ССР и Туркменистана звания Героя Социалистического Труда.

Примавітай рэспублікі наглядна дэманструе перад усім светам сілу і моцнае сталінскае дружбы народаў, на аснове якой развіваюцца і будуць сваё пачынае жыццё пах соннам Сталінскай Канстытуцыі ўсе народы вялікага Саветскага Саюза.

Совет Народных Комиссаров БССР и Центральный Комитет коммунистической партии (большевиков) Беларуси выражают сердечное приветствие, что туркменский народ под руководством коммунистической партии и великого Сталина будет и впредь своею политикой, базіруючы ў далейшым мапаваць магутнасць Туркменскай ССР і ўсяго Саветскага Саюза, будзе зноў ахоўваць граніцы вялікага Саветскага Саюза і лясць сакрушальны апаг усім ворагам, якія паспрабуюць напааіці на С'вешкі Саюз.

Нахай жыць саветская народ!

Нахай жыць сталінскае дружба народаў!

Нахай жыць Усесаюзная камуністычная партыя большэвікоў і яе Цэнтральны Камітэт!

Нахай жыць вялікі правалы і настаўнік горача любімы Сталін!

СОУНАРНОМ БССР, ЦК КП(б) БЕЛАРУСИ.

### СВЯТКАВАННЕ 15-ГОДЗЯ ТУРКМЕНСКОЙ ССР

АНШАБАД. 25 лістапада. (ТАСС). Прапоўныя Аншабада ўрачыста адзначылі 15-годдзе Туркменскай ССР. Да Пашчы Кара Маркса з самай раіны з усіх кашпо горада рухаліся магутныя калоны дэманстрантаў.

У 11 галіў раіны на трыбуну палімашча кіраўнікі КП(б) Туркменістана і ўлада Туркменскай ССР, знатныя лютзі Туркмені, дэлегацы бранкі рэспублік. Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета Туркменскай ССР Хівалі Бабаеў, адкрываючы мітынг, павішавяў прапоўных з вялікім святам.

З вялікай прамавай выступіў сакратар ЦК КП(б) Туркмені тав. Фанін. Яго перадажэнне аб ўзнагародзе перадавікоў сельскай гаспадаркі рэспублікі ордэнамі і медалямі ССР сабраўшыся сустраці бурнымі апалысментамі.

З іржак прамавай выступіў дэпутат Народнага Сабрання Заходняй Беларусі селянін тав. Стома.

Пад захалапючыя прывітанні і магутнае «ура» была зачытана прывітальная тэлеграма ад СНК ССР і ЦК ВКП(б).

З вялікім уштымам ушэльнікі мітынга прынялі прывітанне правалыў народаў таварышу Сталіну.

Пасля мітынга пачалася дэманстрацыя. У мітынг і дэманстрацыі ўшэльнічалі звыш 60 тысяч чалавек. Вечарам на НК КП(б) Туркмені тав. Фанін. Яго перадажэнне аб ўзнагародзе перадавікоў сельскай гаспадаркі рэспублікі ордэнамі і медалямі ССР сабраўшыся сустраці бурнымі апалысментамі.

У мітынг і дэманстрацыі ўшэльнічалі звыш 60 тысяч чалавек. Вечарам на НК КП(б) Туркмені тав. Фанін. Яго перадажэнне аб ўзнагародзе перадавікоў сельскай гаспадаркі рэспублікі ордэнамі і медалямі ССР сабраўшыся сустраці бурнымі апалысментамі.

У мітынг і дэманстрацыі ўшэльнічалі звыш 60 тысяч чалавек. Вечарам на НК КП(б) Туркмені тав. Фанін. Яго перадажэнне аб ўзнагародзе перадавікоў сельскай гаспадаркі рэспублікі ордэнамі і медалямі ССР сабраўшыся сустраці бурнымі апалысментамі.

### Другі з'езд профсаюза работнікаў пачатковых і сярэдніх школ БССР

Учора ўвечары ў памяшканні Мінскага гарадскога Дома настаўнікаў адкрыўся 2-гі з'езд профсаюза работнікаў пачатковых і сярэдніх школ БССР.

На з'ездзе прысутнічае 205 дэлегатаў. Сярод іх 26 настаўнікаў-орданосцаў, 5 заслужаных настаўнікаў.

Пасля выбару дэлегатаў прэзідыума з'езд аднадушна, пад бурныя апалысменты, выбарў пачотны прэзідыум у саставе членаў Палітбюро ЦК ВКП(б) на чале з правалыўм і настаўнікам прапоўных усяго свету таварышам Сталіным. Пад лютга немаўкаючы апалысменты і воклічы «ура» пачотны старшыней з'езда выбар таварыш Сталін.

Са справалачным дакладам аб рабоце ЦК саюза выступіў старшыня ЦК тав. Бургацкі.

### 15-годдзе „Учительской газеты“

Прывітанне тав. М. І. КАЛІНІНА

Споўнілася 15 год з дня выхаду першага нумара „Учительской газеты“.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР тав. М. І. Калінін прырсаў рэдакцыі „Учительской газеты“ наступнае прывітанне:

„Рэдакцыі „Учительской газеты“,

Віную рэдакцыю, супрацоўнікаў і чытачоў „Учительской газеты“ з пятынамі шчырым дэманам з дня яе асновавання.

Вы працуеце на вельмі важнай пасту. Культура ў нашай краіне расце з кожным днём, а настаўнікі складаюць вялікую прааскую інтэлігентны. Праца іх вельмі складаная. Настаўнікі павінен раба ведаць сваю справу, умець ушыльваць на дзяцей у правільным напрамку, усімі сваімі паводзінамі быць наглядным прыкладам маральнай чыстаты і аснаа разумення грамадзянскага абавязку.

Абавязак вашай газеты — дамагацца настаўнікам у справе камуністычнага выхавання дзяцей. Жадаю вам поспеху ў гэтай рабоце.

М. КАЛІНІН.

ПАДРЫХТОЎКА ДА ВЫБАРАЎ У МЯСЦОВЫХ СОВЕТАХ

ЛЕПШЫХ ЛЮДЗЕЙ ВЫЛУЧАЕ БЕЛАРУСКИ НАРОД КАНДЫДАТАМІ Ў ДЭПУТАТЫ МЯСЦОВЫХ СОВЕТАЎ

ПЕРАДАВЫЯ ЛЮДЗІ ФАБРЫКІ

Пасля сканчэння работы першай змены рабочыя і служачыя мінскай фабрыкі «Кастрычнік» сабраліся на сход, каб вылучыць сваіх кандыдатаў у дэпутаты Мінскага гарадскога і Кагановіцкага раённага саветаў.

Старшыня фабрычнага камітэта тав. Матусевіч адчынае перадавыя сходы. Першым атрымаў слова дырэктар фабрыкі тав. Кагановіч.

— Я прапаную, — гаворыць ён, — вылучыць кандыдатам у дэпутаты Мінскага гарадскога савета тав. Вінаградца Аляксандра Пятровіча — сакратара Мінскага гаркома КП(б)Б, члена партыі з 1920 г. тав. Вінаградца — рабочы, ён вырас з народа і выхаван партыяй.

— Марыя Уладзіміраўна — старая работніца, добра стажанука, прымае актыўны ўдзел у грамадскім жыцці намага прапрымства. Мы ўсе яе добра ведаем, і я думаю, што яна будзе дастойным дэпутатам гарадскога савета.

— Праўдліва! Праўдліва! — разгукваюць за месц. Сход дружна галасавалі за кандыдатуру тав. Кагановіча.

8 лепшых сваіх прадстаўнікоў вылучыў мінскага гарадскога савета, у тым ліку былі тав. Тапа, стажанукаў т. Шпіталіна, Мадзюскага, Мяскоўска і памочніка майстра т. Ганчарона.

Кандыдатамі ў дэпутаты Кагановіцкага раённага савета вылучаны: сакратар партыйнай арганізацыі фабрыкі тав. Шапоў і т. Равіч — планавік, Гортнікель, Дабравольская — памочнікі майстра, Доржык — майстар брыгады, Жытніцкая — нам. старшыні фабкома, Бузюк — памочнік майстра, Рубінштэйн і Ваброва — стажанука.

Пасля вылучэння кандыдатаў сход выбраў 17 давераных, якім даручана весці агітацыю за вылучэннем кандыдатаў.

У гэты-ж дзень адбыўся сход рабочых другой змены. Усё на сходах абодвух змен прысутнічала 1850 чалавек.

Г. БЛОМЖИНА.

ПАРТЫЙНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ НА ВЫБАРЧЫМ УЧАСТКУ

У падрыхтоўцы да падрыхтоўчых выбараў партыйная арганізацыя мінскага хлебавазела прымае актыўны ўдзел у падрыхтоўчых выбарах партыйнай арганізацыі на выбарчым участку.

Пасля сканчэння партыйна-масавай работы стаў выбарчы ўчастак, які знаходзіцца ў памяшканні заводскага клуба.

Г. ЗЭЛКІМАН, сакратар партбюро мінскага хлебавазела.

ВЫЛУЧЭННЕ КАНДЫДАТАЎ У ДЭПУТАТЫ СЕЛЬСКИХ СОВЕТАЎ

АСПІВАЧЫ. (БЕЛТА). У раёне пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты сельскіх саветаў.

Многалюдны перадавыя сходы адбыліся ў калгасе «Селькор» Зборскага сельсавета. Першым на сходы ўстаў Узяў пажылы калгаснік Іосіф Гарэцкі.

— Мы ўжо вылучылі лепшых людзей у абласны і раённы Саветы дэпутатаў працоўных. Зараз мы пайшлі да вылучэння кандыдатаў у дэпутаты сельскіх саветаў. Ад таго, як будуць працаваць сельскія саветы, у многім будзе залежаць наш добрыбыт.

— Гэта зусім новы сацыялістычны горад. Выраслі новыя, абсталяваныя на апошнім слову тэхнікі, прадпрыемствы. Створаны вышэйшыя навучныя ўстановы, тэхнікумы, дзесяткі новых школ.

— Мы ўсе ведаем Ану Ільвічэну Кондзераву. Яна аднадушна галасавала за кандыдатуру тав. Кондзеравай сабрала з гектара на 12,6 цэнтнера ільновалакна і на 8,6 цэнтнера ільносеме.

— Праўдліва! Праўдліва! — разгукваюць за месц. Сход дружна галасавалі за кандыдатуру тав. Кагановіча.

8 лепшых сваіх прадстаўнікоў вылучыў мінскага гарадскога савета, у тым ліку былі тав. Тапа, стажанукаў т. Шпіталіна, Мадзюскага, Мяскоўска і памочніка майстра т. Ганчарона.

Кандыдатамі ў дэпутаты Кагановіцкага раённага савета вылучаны: сакратар партыйнай арганізацыі фабрыкі тав. Шапоў і т. Равіч — планавік, Гортнікель, Дабравольская — памочнікі майстра, Доржык — майстар брыгады, Жытніцкая — нам. старшыні фабкома, Бузюк — памочнік майстра, Рубінштэйн і Ваброва — стажанука.

Пасля вылучэння кандыдатаў сход выбраў 17 давераных, якім даручана весці агітацыю за вылучэннем кандыдатаў.

У гэты-ж дзень адбыўся сход рабочых другой змены. Усё на сходах абодвух змен прысутнічала 1850 чалавек.

Г. БЛОМЖИНА.

ЗНАТНАЯ ЗВЕННЯВАЯ

ЧАВУСЫ. (БЕЛТА). Працоўныя Забалотнай выбарчай акругі сваіх кандыдатам у дэпутаты раённага савета аднадушна вылучылі знаціну звеняваю на імя Ану Ільвічэну Кондзераву.

— Праўдліва! Праўдліва! — разгукваюць за месц. Сход дружна галасавалі за кандыдатуру тав. Кагановіча.

Г. ЗЭЛКІМАН, сакратар партбюро мінскага хлебавазела.

БУДЗЕМ ГАЛАСАВАЦЬ ЗА ВЕРНЫХ СЫНОЎ РАДЗІМЫ

МАГІЛЕЎ. (Спец. нар. «Звязда»). Незабудным днём перажываюць зараз працоўныя Магілева. Толькі што закончылася рэгістрацыя кандыдатаў у абласны савет.

— Мы ўжо вылучылі лепшых людзей у абласны і раённы Саветы дэпутатаў працоўных. Зараз мы пайшлі да вылучэння кандыдатаў у дэпутаты сельскіх саветаў.

— Гэта зусім новы сацыялістычны горад. Выраслі новыя, абсталяваныя на апошнім слову тэхнікі, прадпрыемствы. Створаны вышэйшыя навучныя ўстановы, тэхнікумы, дзесяткі новых школ.

— Мы ўсе ведаем Ану Ільвічэну Кондзераву. Яна аднадушна галасавала за кандыдатуру тав. Кондзеравай сабрала з гектара на 12,6 цэнтнера ільновалакна і на 8,6 цэнтнера ільносеме.

— Праўдліва! Праўдліва! — разгукваюць за месц. Сход дружна галасавалі за кандыдатуру тав. Кагановіча.

8 лепшых сваіх прадстаўнікоў вылучыў мінскага гарадскога савета, у тым ліку былі тав. Тапа, стажанукаў т. Шпіталіна, Мадзюскага, Мяскоўска і памочніка майстра т. Ганчарона.

Кандыдатамі ў дэпутаты Кагановіцкага раённага савета вылучаны: сакратар партыйнай арганізацыі фабрыкі тав. Шапоў і т. Равіч — планавік, Гортнікель, Дабравольская — памочнікі майстра, Доржык — майстар брыгады, Жытніцкая — нам. старшыні фабкома, Бузюк — памочнік майстра, Рубінштэйн і Ваброва — стажанука.

Пасля вылучэння кандыдатаў сход выбраў 17 давераных, якім даручана весці агітацыю за вылучэннем кандыдатаў.

У гэты-ж дзень адбыўся сход рабочых другой змены. Усё на сходах абодвух змен прысутнічала 1850 чалавек.

Г. БЛОМЖИНА.

ДАВА ТАВАРЫШЫ

Навакол мрамар, бронзай, эмаллю, рубіямі гарэлі спелы і калоны ажурных палапаў маладога казанскага горада.

— Праўдліва! Праўдліва! — разгукваюць за месц. Сход дружна галасавалі за кандыдатуру тав. Кагановіча.

Г. ЗЭЛКІМАН, сакратар партбюро мінскага хлебавазела.

ДАВЕР'Е РАБОЧАГА КАЛЕКТЫВА

ВІБЕСК. (Нар. «Звязда»). Звыш 2.000 рабочых, работніц, служачых, інжынераў і тэхнікаў чучоўна-трыжыцкага фабрыкі «КІМ» запоўнілі сваю працоўную сталовую.

— Я прапаную, — гаворыць ён, — вылучыць кандыдатам у дэпутаты горадскога савета тав. Рудакіну Марыю Ардымаўну.

— Гэта зусім новы сацыялістычны горад. Выраслі новыя, абсталяваныя на апошнім слову тэхнікі, прадпрыемствы. Створаны вышэйшыя навучныя ўстановы, тэхнікумы, дзесяткі новых школ.

— Мы ўсе ведаем Ану Ільвічэну Кондзераву. Яна аднадушна галасавала за кандыдатуру тав. Кондзеравай сабрала з гектара на 12,6 цэнтнера ільновалакна і на 8,6 цэнтнера ільносеме.

— Праўдліва! Праўдліва! — разгукваюць за месц. Сход дружна галасавалі за кандыдатуру тав. Кагановіча.

8 лепшых сваіх прадстаўнікоў вылучыў мінскага гарадскога савета, у тым ліку былі тав. Тапа, стажанукаў т. Шпіталіна, Мадзюскага, Мяскоўска і памочніка майстра т. Ганчарона.

Кандыдатамі ў дэпутаты Кагановіцкага раённага савета вылучаны: сакратар партыйнай арганізацыі фабрыкі тав. Шапоў і т. Равіч — планавік, Гортнікель, Дабравольская — памочнікі майстра, Доржык — майстар брыгады, Жытніцкая — нам. старшыні фабкома, Бузюк — памочнік майстра, Рубінштэйн і Ваброва — стажанука.

Пасля вылучэння кандыдатаў сход выбраў 17 давераных, якім даручана весці агітацыю за вылучэннем кандыдатаў.

У гэты-ж дзень адбыўся сход рабочых другой змены. Усё на сходах абодвух змен прысутнічала 1850 чалавек.

Г. БЛОМЖИНА.

АГІТАТАРЫ БЕЛАРУСКОЙ ЧЫГУНКІ

Звыш двухсот агітатораў, кіраўнікоў агітатэлевій і актывістаў выбарчай кампаніі сабраліся днём на дарожную нараду, скліканую пад'яўдзілам Беларускай чыгункі.

— Праўдліва! Праўдліва! — разгукваюць за месц. Сход дружна галасавалі за кандыдатуру тав. Кагановіча.

Г. ЗЭЛКІМАН, сакратар партбюро мінскага хлебавазела.



Група кандыдатаў у дэпутаты ў Мінскі горадскі савет. НА ЗДЫМКУ (злева направа): М. В. Вірышкая, Г. Н. Спідальнік, І. С. Таран, Л. З. Кагановіч, І. Ф. Мяскоўскі і І. А. Мадзюска.

ДАВЕР'Е РАБОЧАГА КАЛЕКТЫВА

ВІБЕСК. (Нар. «Звязда»). Звыш 2.000 рабочых, работніц, служачых, інжынераў і тэхнікаў чучоўна-трыжыцкага фабрыкі «КІМ» запоўнілі сваю працоўную сталовую.

— Я прапаную, — гаворыць ён, — вылучыць кандыдатам у дэпутаты горадскога савета тав. Рудакіну Марыю Ардымаўну.

— Гэта зусім новы сацыялістычны горад. Выраслі новыя, абсталяваныя на апошнім слову тэхнікі, прадпрыемствы. Створаны вышэйшыя навучныя ўстановы, тэхнікумы, дзесяткі новых школ.

— Мы ўсе ведаем Ану Ільвічэну Кондзераву. Яна аднадушна галасавала за кандыдатуру тав. Кондзеравай сабрала з гектара на 12,6 цэнтнера ільновалакна і на 8,6 цэнтнера ільносеме.

— Праўдліва! Праўдліва! — разгукваюць за месц. Сход дружна галасавалі за кандыдатуру тав. Кагановіча.

8 лепшых сваіх прадстаўнікоў вылучыў мінскага гарадскога савета, у тым ліку былі тав. Тапа, стажанукаў т. Шпіталіна, Мадзюскага, Мяскоўска і памочніка майстра т. Ганчарона.

Кандыдатамі ў дэпутаты Кагановіцкага раённага савета вылучаны: сакратар партыйнай арганізацыі фабрыкі тав. Шапоў і т. Равіч — планавік, Гортнікель, Дабравольская — памочнікі майстра, Доржык — майстар брыгады, Жытніцкая — нам. старшыні фабкома, Бузюк — памочнік майстра, Рубінштэйн і Ваброва — стажанука.

Пасля вылучэння кандыдатаў сход выбраў 17 давераных, якім даручана весці агітацыю за вылучэннем кандыдатаў.

У гэты-ж дзень адбыўся сход рабочых другой змены. Усё на сходах абодвух змен прысутнічала 1850 чалавек.

Г. БЛОМЖИНА.

ПЕРШАЯ СУСТРЭЧА КАНДЫДАТА 3 ВЫБАРШЧЫКАМІ

Даверам — Міхаіла Спіданавіча Платонава ведаюць многія выбаршчыкі 8-й выбарчай акругі г. Гомеля. За некалькі дзён, якія прайшлі з часу выбарня яно давераным, Міхаіл Спіданавіч паспеў пазнаёміцца з агітатарамі, актывістамі выбарчага ўчастка, пагутарыць з многімі выбаршчыкамі.

— Праўдліва! Праўдліва! — разгукваюць за месц. Сход дружна галасавалі за кандыдатуру тав. Кагановіча.

Г. ЗЭЛКІМАН, сакратар партбюро мінскага хлебавазела.

ДАВЕР'Е РАБОЧАГА КАЛЕКТЫВА

ВІБЕСК. (Нар. «Звязда»). Звыш 2.000 рабочых, работніц, служачых, інжынераў і тэхнікаў чучоўна-трыжыцкага фабрыкі «КІМ» запоўнілі сваю працоўную сталовую.

— Я прапаную, — гаворыць ён, — вылучыць кандыдатам у дэпутаты горадскога савета тав. Рудакіну Марыю Ардымаўну.

— Гэта зусім новы сацыялістычны горад. Выраслі новыя, абсталяваныя на апошнім слову тэхнікі, прадпрыемствы. Створаны вышэйшыя навучныя ўстановы, тэхнікумы, дзесяткі новых школ.

— Мы ўсе ведаем Ану Ільвічэну Кондзераву. Яна аднадушна галасавала за кандыдатуру тав. Кондзеравай сабрала з гектара на 12,6 цэнтнера ільновалакна і на 8,6 цэнтнера ільносеме.

— Праўдліва! Праўдліва! — разгукваюць за месц. Сход дружна галасавалі за кандыдатуру тав. Кагановіча.

8 лепшых сваіх прадстаўнікоў вылучыў мінскага гарадскога савета, у тым ліку былі тав. Тапа, стажанукаў т. Шпіталіна, Мадзюскага, Мяскоўска і памочніка майстра т. Ганчарона.

Кандыдатамі ў дэпутаты Кагановіцкага раённага савета вылучаны: сакратар партыйнай арганізацыі фабрыкі тав. Шапоў і т. Равіч — планавік, Гортнікель, Дабравольская — памочнікі майстра, Доржык — майстар брыгады, Жытніцкая — нам. старшыні фабкома, Бузюк — памочнік майстра, Рубінштэйн і Ваброва — стажанука.

Пасля вылучэння кандыдатаў сход выбраў 17 давераных, якім даручана весці агітацыю за вылучэннем кандыдатаў.

У гэты-ж дзень адбыўся сход рабочых другой змены. Усё на сходах абодвух змен прысутнічала 1850 чалавек.

Г. БЛОМЖИНА.

ДАВА ТАВАРЫШЫ

Навакол мрамар, бронзай, эмаллю, рубіямі гарэлі спелы і калоны ажурных палапаў маладога казанскага горада.

— Праўдліва! Праўдліва! — разгукваюць за месц. Сход дружна галасавалі за кандыдатуру тав. Кагановіча.

Г. ЗЭЛКІМАН, сакратар партбюро мінскага хлебавазела.

Заверджана Советам Народных Камісарыў Саюза ССР.

# ПАСТАНОВА

ГАЛОУНАГА КАМІТЭТА УСЕСАЮЗНАЙ СЕЛЬСГАСПАДАРЧАЙ ВІСТАЎНІ АД 23 ЛІСТАПАДА 1939 ГОДА

## Аб дадатковых умовах на жывёлагадоўлі для ўдзельнікаў Усеаюзнай Сельскагаспадарчай Выхаўкі ў 1940 годзе

У мэтах далейшага разгортвання сацыялістычнага снаборніцтва па жывёлагадоўчыні і калгасным жывёлагадоўчым фермам за выкананне Пастановы Савета Народных Камісарыў Саюза ССР і Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) ад 8 ліпеня 1939 года «Аб мерапрыемствах па развіццё грамадскай жывёлагадоўлі ў калгасках» Галоўны Камітэт Усеаюзнай Сельскагаспадарчай Выхаўкі ўсталяваў наступныя дадатковыя ўмовы на жывёлагадоўлі для ўдзельнікаў калгасных жывёлагадоўчых ферм на Усеаюзнай Сельскагаспадарчай Выхаўцы ў 1940 годзе:

### ПА КАЛГАСНЫХ ЖЫВЁЛАГОДУЧЫХ ФЕРМАХ

Прадаставіць права ўдзелу на Усеаюзнай Сельскагаспадарчай Выхаўцы ў 1940 годзе тым жывёлагадоўчым калгасным фермам буйнай рагатай жывёлы, аўпагалочным (козагадоўчым) і свінагадоўчым, якія дабіліся паказальнікаў на прадуктыўнасць не ніжэй устаноўленых Пастановай Галоўнага Камітэта Усеаюзнай Сельскагаспадарчай Выхаўкі ад 16 лютага 1939 года і апрача таго ўказам:

### ПА КАЛГАСАХ

Прадаставіць права ўдзелу на Усеаюзнай Сельскагаспадарчай Выхаўцы калгасам, якія дасягнулі адной з наступных умоў:

- а) дабіліся з 1 студзеня 1940 года арганізацыі 3-х жывёлагадоўчых фермаў — буйнай рагатай жывёлы, другой — аўпагалочнай (козагадоўчай) і трэцяй — свінагадоўчай з дасягненнем пагадоў кароў, аўпамажак і свінамажак да мінімуму, устаноўленага на кален 1940 года;
- б) выканалі з 1 ліпеня 1940 года заданне на пагадоў жывяць, устаноўленае для іх на кален 1939 года;
- в) арганізавалі ў 1939 годзе не менш 2-х жывёлагадоўчых фермаў: буйнай рагатай жывёлы і аўпагалочную (козагадоўчую) або свінагадоўчую, а пагадоў кароў, аўпамажак і свінамажак не менш устаноўленага Пастановай Савета Народных Камісарыў Саюза ССР і Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) ад 8 ліпеня 1939 года;

### Галоўны Камітэт Усеаюзнай Сельскагаспадарчай Выхаўкі.

# СТАХАНАЎЦЫ-ЛЬНАВОДЫ

ТАЛАЧЫН. (Нар. «Звязды»). Ужо 15 дзён, як у калгасе «Варашкі» Рыжска-скага сельскагаспадарчага ільнарнага магна «Антоніава», Машыніст Кандрат Падубіні добра арганізаваў працу. Абслугоўвае машыну лепшых стыханаўцаў-льнаводцаў: Кацярына Жураўлява адляляе жмень трасты, Тацяна Ткачэнка падае трасты ў транспарце, Марыя Касіковіч адлімае гатовае валакно і т. д. Пра такую арганізацыю працы штодзёна выпрацоўка машыны дасягае 4 пэнтнераў ільновалакна.

Радасныя дні перажывае звычайная Пятля Будрыч. Яе званю поўнаму арганізацыі апрацоўкі ільня. Атрыманна ў сярэднім на 6,84 пэнт. ільновалакна з кожнага гектара. Першыя 5 пэнт. валакна на зданы ізражэе 13 м нумарам. Астатняе будзе адана вышэйшым нумарам.

Цэлыя скіпы ільнотрасты ляжаць у пуні. Гэта ўраджай перадавога званя Лавіла Гіль. Яна сабрала вырастапа выдатны ільн, ураджае яго ў час вясковы спеласці. Званю дён ноччу, каб папярэдзіць высканне насення. У выніку званю атрыма на 6,5 пэнт. ільновасення з кожнага гектара.

Зараз Лавіла прымае ўсе меры, каб найлепш падрыхтаваць трасты, добра апрацаваць іх, забяспечыць страт Сувіку трасты і арганізацыю калгасніку Івану Дубіну. Дзея Іван палы званю працягнуць то на сумыльных, то на транспарытных пуніх, званю сухую трасты, даглядае за сумыль. Ён уважліва выслухоўвае

## СКАРЫСТАЕМ ВОПЫТ ВІСТАЎКІ

Раней мне атэвалася, што наш калгас, які атрымаў на 12 пэнтнераў збожжа з гектара, з'яўляўся перадавым па ўраджайнасці. Але, калі я наведаў Усеаюзнае сельскагаспадарчае выхаўку, то ўбачыў, што мы атэвалі ад перадавоў сельскай гаспадары. Вынуціўшыся з выхаўкі ў сваю брыгаду, я раней скарыстаў вопыт перадавоў-аформаўцаў. Перад сабой атэвалі ў сваёй брыгадзе арганізаваў аформаўскае званю, якое ўзначальвае Нікалай Дзеюкі.

Званю апрадуж пачаў барацьбу за высокі ўраджай жыта. Узяў ўчастак чорнага паляру пашыну ў 6 гектараў, унесі на кожны гектар па 8 пэнтнераў фасфарытнай мукі, перад перавараннем пахляднёй. Сябу правялі радковай сельскай перакрываючым спосабам з разліку 2,2 пэнтнера жыта на гектар, замест 1,8 пэнтнера на прынятай норме. Вясной пра-

і выкопае кожную заўвагу машыніста, ведаючы, што ад сушы залежыць якасць валакна.

На ільном працу многа калгаснікаў. Яны аддаюць усё сваё ўменне гэтай вядучай культуры, збіраюць штогод кожны ўраджай. Сялета з 38 гектараў калгасных пасеваў ільну атрымана ў сярэднім на 6 пэнт. ільновасення, і будзе не менш 6 пэнт. ільновалакна з кожнага гектара.

На апрацоўку ільну шырыцца сацыялістычнае снаборніцтва. Стаханаўцы абавязалі супроць вобары ў мясцовы Саветы дэпутатаў прапоўныя поўным завышненнем апрацоўкі ільну.

Расце калгасная замаснасць. Сялета на прапазненне калгаснікі атрымаў на 3 кілаграмы зернявых і 2 рубли грошамі. Гэта апрача прэміі, якія атрымавалі ільнаводцы.

Калгаснікі актыўна рухуюцца па вобары ў мясцовы Саветы дэпутатаў прапоўныя. Увесь калгас рабіць на хрэспі-аформаў. 11 агітатараў — пераважна камсамольцы — вучаюць з калгаснікамі Палажэнне аб выбарах, прапавіць гутаркі на міжнародных тэмах. Калгаснікі горы тым, што два члены іх калгаса — арганізатары фармы Іванавіч Бурыч і старшыня калгаса Нікалай Антонавіч Дубіна, які ўзнагароджан мядалю «За трудовое отліччэ», — вылучаны кандыдатамі ў дэпутаты раённага савета.

I. НОВИК.

вядзе палярыку і баранаванне азімак, а потым — апрацоўку. Будзе змагацца, каб атрымаць 35 пэнтнераў жыта з гектара.

Званю Дзеюкі будзе таксама сянь яравую пашыну. Будз паніну адзеным з 3 гектараў бульбянішча. Тут унесіцца па 2 пэнтнеры калійнай солі, а вясною — па 60 вазуў гною на гектар. Для палякомкі загатоўлена 3 пэнтнерамі аміянай солі. Гэта забяспечыць нам высокі ўраджай.

Напу іпінтыву папрымаў іпінты брыгады. У першай і трэцяй брыгадах таксама арганізаваліся аформаўскія звані.

A. КУДЗІН.

брыгадзір другой палявоўай брыгады калгаса «Перамога» Талачынскага раёна.

## ПРЭМІРАВАННЕ ЛЕПШЫХ ТРАКТАРЫСТАЎ БССР

За перавыкананне гаражых палаву трактарных работ і эканомію гаручага Наркамзём БССР аб'явіў пазыку 339 трактарыстам рэспублікі, з іх 99 чалавек атрымаў гаражыя ўзнагароды.

Сярод прэміраваных — брыгадзір трактарнай брыгады Даманавіч МТС тав. Вухалі, брыгада якога выканала гада-

вы план трактарных работ на 123,5 проц. і эканоміла 6883 кілаграмы гаручага, брыгадзір Сялізавіч МТС тав. Крапінак, брыгада якога выканала гадавы вытворчы план на 123,5 проц. і эканоміла 838 кілаграмаў гаручага, і інш.



Чыгуны калгаса «ВАВА» Любавіцкага раёна. НА ЗДЫМКУ: машыніст-калгаснік тав. Цыбуль перад ад'есам на палі для перакоўкі ўраджаю.

# Партыйнае жыццё РАБОТА АДНОЙ ПЯРВІЧНАЙ ПАРТЫЙНАЙ АРГАНІЗАЦЫІ

Да 1939 года партарганізацыя Новабеліцкага тлумшчакаміна (Гомель) была вельмі малазайкай. Яна налічвала ў сваіх рыхах толькі 28 членаў, а на камбінаце працавала каля тысячы рабочых і ільшнерна-тэхнічных рабтнікаў.

Новаму партбюро (сакратар т. Рохлін) прышлося прарабіць велізарную работу, звязаную з ростам партыйнай арганізацыі. За прайшоўшы перыяд пасля XVIII з'езду ВКП(б) у партыю прынята 50 перадавых лідэраў камбіната — стыханаўцаў, вухотэіікаў, ільшнерна-тэхнічных рабтнікаў, якія атэвалі сваю адданасць справе партыі Жэна—Сталіна.

У партыю прыняты ільшнер гідразавада тав. Раманоў, ільшнер-механік тав. Сайкоўскі, стыханаўцы т. Макцін, Капачоў, Савіч, якія выкнаюць свае вытворчыя нормы ад 200 да 300 пропан таў.

З навава прынятыя партыйна арганізацыя сістэматычна праводзіць работу. Усе таварышы ахвочыны паўднійнай вобары, маюць партыйныя даручэнні. 30 чалавек прапуюць агітатары на выбарчых участках і ўнутры калектыва. Многія вылучаны членамі выбарчых камітэі.

Партарганізацыя здала прывыклі камуністы дэбюў да партыйнай вучобы. Усе члены і кандыдаты партыі вучаюцца гісторыі партыі. 20 чалавек займаюцца ў гуртку, астатнія прапуюць самастойна. Большасць камуністаў працуе на чырвоні і пятым раздзелам «Бараткага курсу гісторыі ВКП(б)». Да сістэматычна вучаючых арганізацыя лепш, кансультацыі. Пасля вучобы кожнага раздзела праводзіцца тэарэтычны гурток.

XVIII з'езд ВКП(б) прадставіў партыйна арганізацыю права кантролю над вытворчасцю. Ажыццяўляючы на практыцы гэты права, партыйная арганізацыя здала забяспечыць унясе прапавіцкія працы і паданшанне якасці прадукцыі.

Добры час малаварны завод атэваў у выкананні плана. Пасля абмеркавання гэтага пытання на партбюро б'ў намечан раз камітэты мерапрыемстваў для ліквідацыі недахоў. Зараз завод значна перавыконвае сваю вытворчую праграму.

Партыйная арганізацыя заслухоўвае справадзачы дарэктара камбіната т. Сырамяцікава і начальніка цэху аб выкананні плана. На партхосе камуністы—

рабтнікі вытворчасці — адчыталіся, якія адчыталіся авангардную ролю ў дэу. Партарганізацыя здала развіць у кожнага камуніста адданасць за даручаную яму справу, за ўчастак. Дзе ён пераслапа працу.

Партарганізацыя сумесна з адміністрацыяй наместла цэлы рад мерапрыемстваў па вылучэнню жанчын на больш кваліфікаваныя работы. Гэтае пытанне абмяркоўвалася на актыве камбіната, пасля чаго 17 жанчын, не меншых кваліфікацыі, былі паставлены на работу матарыстамі, рабтнікамі, качагарамі. Тав. Берыла працавала да гэтага падобнай рабтніцай, зараз набыла кваліфікацыю фільтравальшчыцы. Тав. Астапенка працавала прыблывальшчыцай, зараз працуе рабтнікам.

На камбінаце арганізаўцца курсы па паданню кваліфікацыі жанчын з атрыманам вытворчасці. Курсы разлічаны на 25 чалавек.

За апошні перыяд часу партыйна арганізацыя вылучыла многіх камуністаў па больш алкавыны участкі работы. Член партыі тав. Ліпкін, які працаваў слесарам, вылучан брыгадзірам тарвазавал. Каманды партыі тав. Коласава працавала на стэкае, — яна вылучана брыгадзірам па званю. Член партыі рабтніца Дрэбанкова вылучана на пасадку зменнага тэхніка.

На такую-ж пасадку вылучалі і кандыдат партыі рабтніцы Музыкі.

Правільна спалучаючы палітычную работу з гаспадарчай, партарганізацыя дабілася такога становішча, што тлумшчакаміна перавыконваў поўнавы план і атрымаў 8 тысяч рублёў прэміі. Камбінат атэвалі на 20 кастрычніка, выканаў гадавую праграму на 100,2 проц.

У сувязі з набліжэннем выбараў ў мясцовы Саветы дэпутатаў прапоўныя партарганізацыя ўважліва работу на выбарчых участках. Тут працуе зараз 24 агітатары, якія рэгулярна праводзяць заняткі з хатнімі гаспадынямі. На кожнай тэме праводзіцца семінары для агітатараў.

За апошні час атэвалі некалькі сходаў выбарчых камітэі. Была скарлена таксама пачаў агітатары разам з актывістамі хатнімі гаспадынямі па пытанню аб якасці правядзінных заняткаў.

Я. САВІЦКАЯ.

## Умацоўваць калгасныя партыйныя арганізацыі

У сваёй прамове на XVIII з'ездзе ВКП(б) тав. Андрэў адзначыў: «...за справадзены перыяд партыйна-палітычная работа ў сельскай гаспадары ўзмацнілася. Большасць партыйных арганізацыі і колькасць членаў партыі ўзраста. Аднак усё-ж трэба прызнаць слабасць нашай партыйнай работы ў сельскай гаспадары і яе неадназначнасць у параўнанні з тымі вяршынямі задачамі нашай работы ў вёсцы і ў сельскай гаспадары наогула».

Пасля XVIII з'езду ВКП(б) значна ажывілася палітычная работа ў калгасе Старобінскага раёна. Вырас беспартыйны актэў, што дае магчымасць прымаць у партыю лепшых людзей, ствараць новыя партыйныя арганізацыі. За 10 месяцаў 1939 года колькасць партыйных партыйных арганізацыі і кандыдатаў груп наваўчылася з 17 да 26. У большасці сваёй яны створаны пачасна на сале пры калгасе. За гэты час прынята ў партыю 166 чалавек.

Сярод прынятых у гэтым годзе — дэпутат Вярхоўнага Савета БССР тав. Спешы І. І., узнагароджаны мядалю «За трудовое отліччэ», калгасніца стыханаўца тав. Шышко і іншыя лепшыя людзі раёна, якія правялі сябе на практычнай работе, атэвалі на справе сваю адданасць сацыялістычнаму рыхізму.

Як ніколі ўзнікла зараз роля камуністаў сельскай пераваўных партыйных арга-

нізацыі. Яны вядуць вясномую барацьбу за ўмацаванне калгаснага ільну, маб'язоўваючы месьці па правядзенню ў жэпце стаўскага лозунга — дабіцца ў бліжэйшыя годы 8 мільярдэў пунуў зарна.

Аднак пельга сказаць, што ўсе сельскія партыйныя арганізацыі зравомелі паставлены перадымі задачы ў галіне росту партыйных рабт. Так, напрыклад, партыйныя арганізацыі калгасаў «Новы біт», «Шлях сацыялізма» за гэты год не прынялі ў партыю ні аднаго чалавек.

Некаторыя партарганізацыі прымаюць у партыю малаправераных людзей. Партарганізацыя Старобінскага сельсавета (сакратар Грыньфельд М. Ю.) прыняла ў партыю 11 чалавек, прычым толькі 7 з іх заверзіла бюро райкома КП(б)Б. Замест усебаковага, дасканалата вучэння таварыша, падаўшата званю ў рады ВКП(б), некаторыя партарганізацыі фармальна атэвалі да справы, абмяжоўваюцца працягненнем алекты, аўтабіяграфій і рэкамэндацыі. Некаторыя камуністы неахайна атэвалі да афармлення сваёй рэкамэндацыі, пішучь адоўжкам, часта не ставячы чысла, калі даваў рэкамэндацыю.

Прыём у ВКП(б) — гэта адказная справа, якой партыйныя арганізацыі павінны падаваць самую сур'ёзную ўвагу.

Б. ЛУКІН.

# ІНДЫЯ І ДРУГАЯ ІМПЕРЫЯЛІСТЫЧНАЯ ВАЙНА

Індыя — буйнейшая калонія англійскага імперыялізма. На грабязі гэтай калоніі ў значнай ступені аснована магчымасць Брытанскай імперыі. Значэнне Індыі вядзе хосьбіт з таго факта, што яна налічвае 350 мільярдэў насельніцтва, у той час як у Англіі — толькі 47 млн. Тэрыторыя Індыі складае званю 4 млн. кв. км., у той час як тэрыторыя Англіі — каля 250.000 кв. км.

Англііскі фінансавы капітал выкачывае з Індыі велізарную каланіяльную даву. Індыйскі народ пашыў непамерныя патакты, значная доля якіх адрабавіца ў карысць Англіі. Англія эксплаатуе ў сваёй ітарасе прыродныя багаці Індыі. Яна пераварыла Індыю ў свой рынак аб'екту, усіх тармажыч развіццё прадукцыйных сіл самой Індыі.

Англія прымуша індыйскі народ не толькі ўтрымліваць прычэпачычы яго імперыялістычны апарат, але і выплачвае за вонт Індыі велізарныя пакупніцкія пены ўсім англійскім чыноўнікам, калі небудзе «ахчэспіўшым» Індыю сваёй «спінлізатарскай» работай.

У пагоні за звышпрыбыткам англійскі імперыялізм прыбагае да самых варварскіх метадаў эксплаатацыі прапоўныя. Ён прымае прапоўныя на грані галоўнай смерці, раз'янае і аслабляе іх. Такія сістэма і забяспечвае англійскаму імперыялізму велізарныя каланіяльныя прыбыткі.

Званю 2/3 зямлі ў Індыі сканцэнтравана ў руках англійскіх імперыялістаў і туземных памешчыкаў. На долю 300 мільярдэў сялян атэвалі 1/3 апрацоўваемай плошчы. Пераважная частка індыйскага сялянства званю не мае зямлі, дзе існуе ў якасці бэквонных арэндардаў. Памешчыкі можа сганьць з зямлі ў любы час любая арэндаратара. Са сваёй мізэрнага ўраджаю сяляны вымушаны аддаваць ад 1/2 да 2/3 у якасці арэнты памешчыку. Апрача таго, памешчыкі аб'ярае сялян-арэндаратараў з данагой рознага роду пабараў: за давал выкапні калодзеж, правесі дарогу, зрабл вяселле і т. д.

Крайняе жабратва гоніць індыйскага сялянства ў кабылу да ліхара. Каля 80 проц. сялянскіх гаспадарак знаходзіцца ў неаплаціных даўгах. У выніку сялянскія зямлі ўжошчымі тэмамі пераходзіць у рукі ліхвароў і кулакоў, а сяляне сярэнь і ўсходы пераварыюцца ў даўгавых рабт, вымушаных пашыць сямейны прапавіць на ліхвара, апрацоўваючы не столькі самы лоў, колькі процанты. У перае месьці да гэтага часу існуе навал перапараж даўгавых рабт.

У рэзультатэ абнашчэння сялянства і зганю яго з зямлі ў Індыі ўтвораліся велізарныя кадры сельскагаспадарчага прадарытара. Яны жывуць у худзеным жабрастве. Толькі нямногім з сельскагаспадарчых рабтчых уаенца тав-сёе зарыбіць у час палыхых рабт.

Становішча рабтчага класа не лепшае, чым становішча сялянства. Зарплата індыйскіх рабтчых — адна з самых нізкіх у свеце. Аслабіла нізкая зарплата на дробных прадпрыемствах. Рабтчыя вымушаны атэваліцца на такую нізкую зарплату, бо яе варот кожнай фабрыкі таўпаша сонтэ беспрапоўныч.

Значная частка жабрачак зарплата рабтчага класа па выплату ліхвара велізарных процантэ на даўгах. У кабыле ў ліхвароў знаходзіцца амаль 90 проц. рабтчых, бо атрымаваліся зарплата нехапае нават на поўтагоднае існаванне.

Зравумела, у Індыі няма сацыяльнага страхавання. Рабтчыя і сяджачыя не атрымавалі вольпускаў папат на хваробу. Рабтчы дзень на многіх прадпрыемствах працягваецца 12—16 гадзін, на плантаных і ў некаторых галінах працягваецца да гэтага часу захавалася ў скрываці формі прымусовага працы.

У блотным становішчы знаходзіцца і індыйскае інтэлігентства. Англійскі імперыялізм тармажыч прамысловое развіццё краіны, перакачкае ствараючы нацыянальных тэхнічных кадрэў. Святома падтрымліваецца культурна атэваліць насельніцтва. У краіне толькі каля 8

проц. пісьменных. Індыйскае інтэлігентства званю не знаходзіць сабе прымянення. Многія са званюшчых прабідца да вышэйшай адукацыі вымушаны ў качачковым рахунку набываць кваліфікацыю курыльнікаў, шафюў і т. д.

Уся фактычная ўлада ў Індыі належыць англійскаму вішэ-караю і імперыялістычнаму апарату. Шырокія масы індыйскага народа пазабавлены аментарных палітычных прабт. Выбарчым правамі ў Індыі кампэтыюцца толькі 10 проц. выбарчыкаў.

Індыйскі народ не раз паднямаўся на барацьбу супроць імперыялістычнага гібтэў і рэакцыйных сіл унутры краіны. Аслабіла шырокія размеры антыімперыялістычны рух прымаў у 1918—20 і ў 1930—32 гг. З 1937 года ў Індыі наваўдаецца новы ўздым масавага антыімперыялістычнага руху.

Велізарныя маштабы прынята барацьба рабтчага класа. Колькасць прымаючых удзелу ў 1937 годзе ў стачках рабтчых і колькасць стачак за 1938 год з'яўляюцца самымі высокімі за апошнія 20 год. Праз барацьбу за свае эканамічныя патрабаванні рабтчы клас паскораны тэмпам далучэння да агульнанацыянальнай барацьбы супроць імперыялізма, за нацыянальную незалежнасць. У такіх буйных пэнтрах, як Банбей, Калькута і т. д., ён выступае як астрэпачыч і ініцыятар шырокага антыімперыялістычнага руху, у якім удзельнічаюць усе сілы насельніцтва.

Над ульшам рабтчага класа за апошнія два годы шырокія размеры прыняў рух сялянства, выступаючага супроць імперыялістычнага гібтэў, за зніжэнне зямельных падаткаў і арэндынай плаці памешчыкам, супроць феадальных пабараў, супроць улады даўтоў ліхвараў. Сяляне ўсходы праводзяць велізарныя дэманстрацыі і галоўныя паходы, а ў разе выпадкаў пашыць вёскамі і раёнамі адмаўляючы плаціць патакты і арэнту. Масавае выступленне сялян значнальва-

юцца сялянскімі саюзамі, якія за апошнія годы вырабкі ва ўсёй краіне і ўзначальваюцца левымі элементамі.

Да актыўнага палітычнага жыцця прабуўшы і народныя масы ў туземных феадальных князствах, якія з'яўляюцца адной з асноўных апор англійскага імперыялізма ў Індыі. За апошнія два годы масавым рухам былі ахоплены ў той ці іншай меры амаль усе 560 князстваў з іх насельніцтвам у 80 млн. Гэты рух наваўван супроць варварскіх перажыткаў, пануючых у эканамічным і палітычным жыцці князстваў і за дэмакратычныя працы. Ён з'яўляецца састаўнай часткай агульнанацыянальнай барацьбы супроць імперыялістычнага гібтэў.

Асноўнай антыімперыялістычнай арганізацыяй у Індыі, узначальваючай барацьбу за нацыянальную незалежнасць, з'яўляецца Нацыянальны Кангрэс. Кангрэс аднае 5 млн. членаў, 80 проц. састава Нацыянальнага Кангрэса — сяляне і рабтчыя. Разам з ростам Нацыянальнага Кангрэса вырас унутры ў ім левага крыла, у якім вядучую ролю адгрываюць камуністы.

Некалькі вядкі ўліку Нацыянальнага Кангрэса, гавораць выбары ў правіцельныя заканадаўчыя органы ў 1937 годзе. Кангрэс атрымаў на гэтых выбарах буйную перамогу. За кандыдатаў Нацыянальнага Кангрэса галасавала 20 млн. выбарчыкаў з 35 млн. У выніку гэтай перамогі ў 8 прывілачых (з 11) былі створаны ўрады з членаў Нацыянальнага Кангрэса.

Уступленне Англіі ў імперыялістычную вайну і абнашчэнне Індыі без званю вавочай краіны, выдаліла валакна ўзбуждэнне сярот народаў Індыі. Беззаставорна выказаліся за падтрымку Англіі толькі феадальныя вясцы, улада якіх трымаецца толькі дзякуючы папярчым брытанскага імперыялізма. Званю іпінты агарамі абнашчэ папярчым Англіі таксама Індыйскае мусульманскае ліга, феадальныя лібералаў і ішыя рэакцыйныя арганізацыі. Але яны не маюць апыры ў масах.

Індыйскі Нацыянальны Кангрэс лічэ

задоўга да пачатку новай імперыялістычнай вайны выказаў свае адносіны да яе ў разе рэвалюцый, заявіўшы, што Індыя не павінна ўдзельнічаць у вайне ва ўсім ітарасе брытанскага імперыялізма; Індыя не павінна дапамагаць у час вайны англійскаму імперыялізму людзям і матэрыяльнымі рэсурсамі; Індыя павінна скарыстаць ваенны крызіс для дасягнення сваёй нацыянальнай незалежнасці.

Пасля ўступлення Англіі ў вайну Нацыянальны Кангрэс не змяніў сваёй пазіцыі. Ён аубаўкаваў дэкларацыю, у якой заявіў:

«Індыйскі Кангрэс лічыць, што пытанне аб удзеле Індыі ў вайне павінна рашацца толькі індыйскім народам, які не дануціць, каб рэсурсы Індыі былі скарыстаны ў імперыялістычных мэтах... Калі Англія вядзе барацьбу за дэмакратыю, тады яна павінна немінуха сшыніць сваю імперыялістычную палітыку і ўсталяваць у Індыі поўную дэмакратыю. Насельніцтва Індыі павінны быць прадставілены самавыражэнне,

З А Р У Б Я Ж О М

РОСТ НЕЗДАВОЛЕННЯ ФІНЛЯНДСКАГА НАРОДА ПАЛІТЫКАЙ УРАДА

ХЕЛЬСІНКИ, 23 лістапада. (ТАСС). Фінляндскі друк не ў стане скрыць м'ягасці працоўных, вымагаючы ваеннымі мерапрыемствам урада.

Узмацненне падатковага прэса ў Фінляндыі

ХЕЛЬСІНКИ, 25 лістапада. (ТАСС). Учора сейм зацвердзіў новы законпраект урада аб падатках, які азначае значнае ўзмацненне падатковага прэса на сельскагаспадарчыя і прамысловыя прадпрыемствы.

Паведамленне агенства Рэйтэр

ЛОНДАН, 24 лістапада. (ТАСС). Агенства Рэйтэр, закрываючы афіцыйнае паведамленне германскай паліцыі, у сувязі з расследаваннем справы аб узрыве ў Мюнхене, адзначае супярэчнасць гэтых паведамленняў.

ЗЯВЯ ОТТО ШТРАСЕРА

НЬЮ-ЁРК, 24 лістапада. (ТАСС). Паведамленне парывае гаспадарства газет «Нью-Ёрк таймс», Отто Штрасер у гутарцы з ім адмаўляў, быўшым

Новы румынскі ўрад

БУХАРЕСТ, 23 лістапада. (ТАСС). Румынскае тэлеграфнае агенства паведамае, што румынскі прэм'ер-міністр Агэзістэану заявіў аб адстаўцы ўрада. Кароль прыняў яе.

ВАЙНА ў Еўропе

ПАРЫЖ, 25 лістапада. (ТАСС). Агенства Гавас паведамае наступнае камюніке аб ваенных дзеяннях, апублікаванае ў Парыжы ўчора вечарам: «Вылазіць перамога ў раёне на ўсход ад Мозеля адбыўся. Узят некалькі палонных. Наіраваўся мясцовы дзеянні артылерыі. На працягу гэта адбылася п'яніцкая дзеянні авіяцыі».

БЕРЛІН, 25 лістапада. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро паведамае наступную зводу выхознага камандавання германскай арміі: «На захадзе адбылася масовыя разведчыя дзеянні. На асобных участках фронта — слаба артылерыйскія агонь. У раёне захадняй часткі самаляты праціўніка. Разведчыя палётна-паветраныя сілы зрабілі разведчыя палёты над цэнтральнымі раёнамі Францыі».

АДПРАУНА ВОЙСК З НОВАЙ ЗЕЛАНДЫІ ў АНГЛІЮ

ЛОНДАН, 24 лістапада. (ТАСС). Як паведамае агенства Рэйтэр, прэм'ер-міністр Новай Зеландыі Сэвэж выступіў з заявай, у якой паведамаў аб прыступе атрапаў ў Англію першага ваеннага эшалона, ўжо праішоўшага ўзмацненую ваенную падрыхтоўку.

Аркулі амерыканскага ваеннага пісьменніка

НЬЮ-ЁРК, 24 лістапада. (ТАСС). Газета «Нью-Ёрк таймс» публікуе артыкул выдатнага амерыканскага ваеннага пісьменніка Валдуіна, які піша, што Германія ў бліжэйшым некалькіх месяцах, магчыма павялічыць сваю перавагу ў паветры над Англіяй і Францыяй, аднак, пазней Англія і Францыя, як і ўдзяць, паступова адваяваюць у Германіі гэтую перавагу.

Роспуск профсаюзных арганізацый ва Францыі

СТАВГОЛЬМ, 24 лістапада. (ТАСС). Газета «Шю даг» паведамае, што на пастанове распардажэнняў французскіх улад, накіраваных супроць камуністаў, парываюць грамадзянскіх руспуці наступнае профсаюзнае арганізацыі з канфедэрацыяй іх маемасці: дом профсаюзаў, парываюць аб'яднанне профсаюзаў, профсаюз пементаў рабочых раёна Сены, профсаюз шапачнікаў, чорнаробацых, рабочых хімічнай

Ваенныя дзеянні ў Кітаі

у ПАУДНЁВЫМ КІТАІ. Вечарам 24 лістапада жорсткія баі адбыліся ў 5 кілометрах на поўдзень ад Нанькіна. Кітайскія абарона аказвае ўпору нае супраціўленне. Японскія аператыі па поўнач і па паўночны захад ад Кантона прымаюць вялікі размах. Японцы імкнуцца не толькі захапіць раёны, размешчаныя ў трыкутніку Кантон-Самшуй-Цыньцзюнь (на паўночны захад ад Кантона), але таксама змагань перамаць кітайскія падмастаныя п'яніцы ў раёне Пахэй-Наньцін. Зараз жорсткія баі ідуць у 25 км. на паўднёвы ўсход ад Цыньцзюнь паміж Кантон-Ханьцзюньскай чыгуначкай і ракой Вэйцзян. Як паведамае газета «Сінвэньбаа», 23 лістапада японскія войскі атакавалі

ТАКСТЫЛЬНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ СОВЕЦКАГА БЕЛАСТОКА

Тэкстыльная прамысловасць заходніх абласцей Беларускай скапінтывавана ў горадзе Беларуска. Гэты горад з'яўляецца буйным цэнтрам суконнай вытворчасці.

ТАВАРЫ ДЛЯ ЗАХОДНІХ АБЛАСЦЕЙ УКРАЇНЫ І БЕЛАРУСІ

Для ганцляў ў гарадах і сёлах заходніх абласцей Беларуска Наркамганцлем СССР адпраўлена 3 тысячы тон шукру, 15 тысяч тон сосі, трыста тон розных круп, 5 тысяч тон карасіну, на 5,5 мільёна рублёў табачных вырабаў і больш чым на 1 мільён рублёў туалетаў і гаспадарчага мыла.

300 настаўнікаў выяжджаюць у заходнія абласці БССР

У аддзельнай народнай асветы БССР прадаўжаюць наступнае іматэрыяльнае аднаўленьне ў школах заходніх абласцей БССР. Такіх заць дзесяць тысяч 550. Наступныя заць з Варонежа, Смаленска, Краснагара, Тулы, Нова-Сібірска і інш. гарадоў і абласцей РСФСР, а таксама з Казахскай рэспублікі.

Рыбныя багаці заходніх абласцей БССР

У Мінск вярнулася спецыяльная камісія, якая абследава становішча рыбнай гаспадаркі ў заходніх абласцях БССР. Тут аэрыі займаюць плошчу ў 75 тысяч гектараў. Плошча аднаго толькі возера Нароча — каля 8.000 гектараў. Асабліва буйныя прудовыя гаспадаркі, якія раней належалі памешчыкам, п'янікам, лясному ведамству, знаходзяцца ў Беларускай, Палескай і іншых абласцях. У Палескай абласці прудовыя гаспадаркі Нікалева-Гале займаюць плошчу ў 1.800 гектараў.

Фізікультурнікі рыхтуюцца да зімовага сезона

Фізікультурнікі сталіцы БССР разгарнулі падрыхтоўку да зімовага сезона. Лыжнікі і канькабежцы таварыстваў «Харчавік», «Спартак» і «Тэмп» прыступілі да трэніроўкі. Яны займаюцца гімнастычнымі практыкаваннямі, робяць кросы і прагулі на лядзкіх лядзкіх. Для майстраў зімовага спорту набыты бегавыя калякі, лыжы і кашпумы.

МАНДАРЫНЫ ДЛЯ МІНСКА

У Мінск прыбыў першы вагон мандарынаў. У бліжэйшым імі наступіць ішчэ 5 вагонаў мандарынаў, якія адгужаны для сталіцы БССР з Баўміі.

Дзёнік

Сёння ў агітпункце Сталінскага раёна (паміжканне бібліятэкі імені Леніна) адбудзецца вечар-сустрэча пісьменнікаў з агітатэрамі Сталінскага раёна. Сёння, у 7 гадзін вечара, у малым зале Дома партызанаў Мінгароду КП(б)Б склікае кіраўнікоў агіт'калектываў горада. Яўка кіраўнікоў агіт'калектываў абавязкова.

Дзяржаўная Філармонія БССР (паміжканне клубу імені Сталіна) Дача саветскай музыкі 27 лістапада Аб'явенне № 46, КАНЦЭРТ

ПЕРШЫ БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР 26 лістапада Аб'явенне № 53 ПАД'Я СЯРБАНЯНА

Кіноапар «Чырвоная Зорка» «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» Кіноапар «РОДІНА» «ДОКТОР КАЛОЖНЫ»

Беларускае аддзяленне «СОЮЗКІНОПРОКАТ» дзямі выпускае на экраны КІНОАПАРАТ РЭСПУБЛІКІ НОВЫ ГУКАВЫ МАСТАПКА-РАСТАРЧЫНЫ ФІЛЬМ «Мінін і Пажарскі»

ДА ВЕДАМА дзяржаўных устаноў, прадрывемстваў і арганізацый домаўпраўленняў горсоветаў і горрайкомгасаў На падставе паставы СНК СССР ад 3 лютага 1938 г. № 111, а таксама правіла абавязковага страхавання дзяржаўнага жыллага фонда, зацверджаных НКФ СССР 7 кастрычніка 1938 г.

УСЕСАЮЗНАЯ КАНТОРА «ЦЕНТРОУТИЛЬ» ЦЕНТРАСАЮЗА СССР і РСФСР да увагі ГРАМАДЗЯН! Загатоўчыя канторы райспажыўсаюзаў і сельпо купляюць ЛОМ КАЛЯРОВЫХ МЕТАЛАЎ, СТАРЫЯ САМАВАРЫ, ПРЫМУСЫ, ЧАПІШЫ, КАСТРУЛІ і т. д. СТАРЫЯ КАНСЕРВНЫЯ БАНКІ

Тэлеграфнае сувязь Тэлеграмы прымаюцца: 1) па тэлефону з кватэрных тэлефонаў ад асобных грамадзян як па авансу, так і ў крэдыт; 2) па тэлеграфных апаратах, усталяваных на ўстановах, прадрывемствах і арганізацыях; 3) праз дастаўчыкоў і сельскіх пісьмавоцоў.